

У РОЛІ ПАТУРАЛЬНІКАЎ ПРАГУЛЬШЧЫКАМ

Трамвай вярнуў з маршрута і спыніўся.

Грамадзяне, выхадзец, — апажывіў кандулар, — даў не ежым.

Пасажыры, агульлены такой пачаканасцю, паспешова аслабанілі вагон. Вагу наважата Гаичарэнка павяла поезд у парк. Хутка туды прыбыў яшчэ адзін састаў пад вадцельствам Горынай.

— Праваць больш не бузем, — сазвалі яны ў парку.

За паўтара месяца ў трамвайным парку зрабілі прагульшчыкі 30 чалавек. У ліпені прагуляла 12 чалавек, а за першую паловіну жніўня — 16. Такім чынам колькасць прагульшчыкаў усё расце. Але гэта, відавочна, мала хвалюе партыйную арганізацыю. 9 ліпеня на пасяджэнні партыйнага бюро было пастаўлена пытанне аб выкананні Указа. Ніхто гэта пытанне да пасяджэння бюро не рыхтаваў, і па сутнасці яно было схаваана. Дырэктар ушарэдня трамвая дазважыў, што калетывы перайшоў на сямігазныя рабочы тыдзень, што ўведзены новы графік і т. д.

Прыняўшы да ведама заяву дырэктара, бюро вынесла такую пастанову: «а) Абавязваць усіх начальнікаў пехаў прымаць усе меры для стварэння нармальнага ўмоў работы, забяспечыць рабочае месца і т. д.; б) Прапанаваць заўкому разам з кіраўніком пехаў разгортнуць масава-растлумачальную работу сярод рабочых... в) Абавязваць усіх агітатараў весці штодзённае растлумачальнае значэння Указа... г) Прапанаваць заўкому і ўсім кіраўнікам пехаў кожны выпадак парушэння Указа абгаварваць на сходах».

Такім чынам заўком абавязвае начальнікаў пехаў прапанаваць, а кіраўнікі партыйнай арганізацыі, члены партыйнага бюро, партарганізацыя ў цэлым асталоў у бану.

Прайшоў месяц. Партбюро, следуючы пятаму правілу — «спліскаса і не плеч дадоў», забыла аб сваім рашэнні. Ніхто не кантраляваў яго выканання. І такім чынам рашэнне ператварылася ў пустую і забытую ўсім паперку.

Прагульшчы ў асноўным робяць службы руху. Тут не праходзіць ні аднаго дня, каб не было парушэння працоўнай дысцыпліны. Яны прагулялі зрабілі камсамольцы. Пачасціліся вышэйшай сярэдняй прагуляў — розных адукацыі на запісках начальніка службы і яго наместніка. Звычайнай с'явай стала спазненне на работу. 9 жніўня спазнілася работніца Абрамовіч, Несонова, Баркун і Смолына. У табелі зарэгістравана іх спазненне — ад 10 да 20 мінут. Фактычна-ж яны, чакаючы звароту в калы на сваіх пасадоў, прагулялі каля гадзіны кожная. Але выконваючы тавы абавязкі начальніка службы руху камуніст тав. Барысаў—чалавек мяккасэрдэчны—нарушальнікам працоўнай дысцыпліны зрабіў толькі заўвагу.

Становішча з працоўнай дысцыплінай у службе руху агінае. Партыйнае бюро рыхнула 10 жніўня наставіць гэтыя пытанне на сваім пасяджэнні. Але, як ні дзіўна, яно было знята з абмеркавання.

Партыйнае бюро праходзіць і мена такога факта. У парку ёсць група дэзарганізаваных працы, якая ўзала пад зорку ўдзельных рабочых. Дзейнічаюць гэтыя дэзарганізатары вытворчасці беспаскарна.

Палітычная агітатцыя сярод рабочых вывядзе з рук вон драгана. Ні ў адным з трох інтэрнатаў трамвайчыкаў агітатары не паўляюцца. Там, дзе агітатары і працуюць, яны не прыпавяшчэ мадэлю матэрыял і агітуюць наогул. Кожны выпадак спазнення, прагулу, нарушэння працоўнай дысцыпліны можа бы па дзяржаўнай кімоў. Толькі на аб'ектах вышпачасовых брыгадаў, якія працуюць замест спазніўшыхся і прагульшчыкаў, трамвайны парк за першую паловіну 1940 года выдаткаваў 16.000 рублёў. Падобныя факты агітатарамі не скарытоўваюцца. Таму іх агітатцыя атрымліваецца беспаскарметнай і неаходчывай. У трамвайным парку грамадская думка супроць нарушальнікаў Указа не ўзнята.

М. ПАУЛОЧНАУ.



Палітдзел Гомельскага аддзялення Беларускай чыгуны арганізаваў дзесяцідзённую семідзённую агітатарскую адрэдацыю. На адным (агула на правах) дзеньдзурны на станцыі Гомель пасажырскага М. А. Клева, сродачнік станцыі Завальшчы Т. Н. Сомараў, арганізацыйна-адрэдацыйнага пуні І. С. Агарышкаў і майстар пасажырскага парка вагоннага ўчастка Н. Ф. Мядзведскі за падрыхтоўчай да заняткаў.

ПАБОЧНЫЯ НАЗІРАЛЬНІКІ

Сакратар партыйнага бюро станцыі Магілёў тав. Шалягануў любіць пры выпадку пахваліцца вялікай масава-палітычнай работай па рэз'юсненню Указа ад 26 чэрвеня 1940 года. Ён стварыў падлічэва, колькі і дзе правёў мітынгаў, сходаў, пасяджэнняў, колькі прамоў прышлося сказаць за гэты час.

Дзеньдзурны па вакзалу камуніст Добышаў зрабіў прагулу, які ён аб'ясніў тым, што пасварыўся з жонкай і яна яго сапёрла дома. Довад смяхотворны, але тав. Шалягануў прыняў яго за чыстую манету. Непартыйны ўчынак Добышава не быў абгаворан на партыйным бюро. Тав. Шалягануў чакае, маючы прагульшчыка асудзіць, тамы ён ужо разбярэ пытанне аб яго партыйнасці.

Але становішча працоўнай дысцыпліны паказвае ўсю цягу гэтай рабоце. У чэрвені на станцыі не было ні аднаго прагулу, а ў ліпені іх было 5. Пад рознымі прадлогамі ў ліпені пахваліца станцыя 26 чалавек. На многіх заявах літэрай, пахвалішчы работу, прапусціца рэз'юсненню: «Зволен на дазволу начальніка станцыі».

Усе гэтыя факты гавораць аб тым, што барацьбу за рэз'юсненню Указа ад 26 чэрвеня ў партыйнай арганізацыі станцыі Магілёў вялі толькі да правядзення пасяджэнняў і сходаў.

Партыйнае бюро не кірвала работай прафганізацыі, і апошняя стаць у бану ад барацьбы за рэз'юсненню Указа, займае пазіцыю пачобнага назіральніка.

Пачынаючы з лютга 1940 года, партыйнае бюро ст. Магілёў не разбірае грамадзянскіх пытанняў. Яно паказвае работай па кантролю дзейнасці адміністрацыі. А між тым на станцыі напалепа я мала вытворчых пытанняў, якія партыйная арганізацыя павінна была заняцца. Не выканан план пагарука, не ажыццяўляюцца нарматывы правілы тэхнічнай эксплуатацыі. Ёсць рад ішых вытворчых непадалакаў. Усёго гэтага не заўважае партыйнае бюро.

Пачынаючы з лютга 1940 года, партыйнае бюро ст. Магілёў не разбірае грамадзянскіх пытанняў. Яно паказвае работай па кантролю дзейнасці адміністрацыі. А між тым на станцыі напалепа я мала вытворчых пытанняў, якія партыйная арганізацыя павінна была заняцца. Не выканан план пагарука, не ажыццяўляюцца нарматывы правілы тэхнічнай эксплуатацыі. Ёсць рад ішых вытворчых непадалакаў. Усёго гэтага не заўважае партыйнае бюро.

У ліку прагульшчыкаў—два камуністы.

ПЕРАД СЛАЎНЫМ СВЯТАМ

БЕЛАСТОК. (Нар. «Звязды»). Скораспеліцца год новага, сапраўды свабоднага жыцця нароўду вакоўных абласцей Украіны і Беларусі. Набліжэнне гэтай зямлянавага Беларуска новаму хвалю прамысловага дэста. Гэтым днём у Доле партыйнай асветы адбыўся сход стаханавцаў прадпрыемстваў горада. 3 дакладам аб рабоце прамысловасці і разгортванні стаханавскага руху выступіў сакратар гаркома КП(б)Б тав. Тупішын.

«Набліжэнне слаўнай дата — гэта вызваленне Заходняй Украіны і Беларусі ад гнету польскіх панюў галістаў. Непадобнавалі гэта прамысловасці горада Беларуска. Публіка фабрыкі з прымітыўным абсталяваннем ператварыліся ў буйныя сацыялістычныя прадпрыемствы. Захаст 156 тэкстыльных фірм створана 28 тэкстыльных фабрыкаў».

Дэпутат Вярхоўнага Савета БССР Марыя Пятроўская сваю прамоў прывяліца вялікім клопамтатом савецкай улады аб здароўі працоўных, аб іх ашпачанку.

На рэканструкцыю і капітальнае даўніцтва ў прамысловасці і гаспадарчым горада Беларуска ў 10 выдатковае ашчэ 25 мільянаў рублёў. Ярым прыкладам росту прамысловасці з'яўляецца наш 6-ты камбінат».

— 11 месяцаў карыстаемся мы вялікімі правамі Сталінскай Калектывізацыі. За гэты час амаль усе рабочыя і служачыя горада атрымалі водпуск за кошт дзяржавы. Сотні працоўных пабывалі на курортах, у санаторных, дамах ашпачышчэ. Ёсць старыя рабочыя, якія па 20—40 год адцаў вытворчасці і толькі цшыер упершыню атрымалі водпуск. Нашы дзеці вялікі добра адпачылі ў піонерскіх лагерах.

У сувязі з набліжэннем слаўнай даты — дня вызвалення Заходняй Украіны і Беларусі — мы перагледзілі свае абавязнасці па сацыялістычнаму сабярэцтву. Ліччы шырэй разгортваем стаханавскае руху. Мы абавязваемся выканаш план ка квартала па выпуску гатовай прадукцыі да дня вызвалення Беларуска польскіх панюў — 22 верасня, і ка краіне звыш плана ў трэцім квартале вытворчых метраў ткацтва».

Ці-ж гэта не радасць? Ці-ж гэта не шчасце?

З прамоўмі выступілі таксама стаханавцы тт. Аславецкі, Фрогнча, Пуцілоўская і ішыны.

Мы заклікаем вас, дарогія таварышчы, сустрэць усенароднае свята дастаўляючы вытворчымі паказаннямі, ростам прамысловасці працы, пашырэннем радыюў наўшачу і ўдзяржкі. Будзем змагацца прадукцыйнае выкарыстоўванне ўсіх мінут працоўнага дня. Паўсюду пакінем з прагулямі і апэзаніямі, яшчэ ўзмацнім працоўную дысцыпліну, пашырэннем ашчэ ўсіх рабочых, інжынераў і пачобна і служачых за якасць вышпачы прадукцыі».

На сходе пад бурны апладысменты ўручан пастама тэкстыльнаму камбінату пераходны чароны сцяг гаркома КП(б)Б і горвыканкома.

На сходе зачытан зварот пастама тэкстыльнага камбіната Беларуска да ўсіх рабочых, работніч, інжынера-тэхнічных работнікаў і служачых сацыялістычнай прадукцыі».

Кінофікацыя заходніх абласцей БССР

(Гутарка з начальнікам Упраўлення па справах кінофікацыі пры СНК БССР тав. П. ЯРОВОЎМ).

Скораспеліцца год новага, сапраўды свабоднага жыцця нароўду вакоўных абласцей Украіны і Беларусі. Набліжэнне гэтай зямлянавага Беларуска новаму хвалю прамысловага дэста. Гэтым днём у Доле партыйнай асветы адбыўся сход стаханавцаў прадпрыемстваў горада. 3 дакладам аб рабоце прамысловасці і разгортванні стаханавскага руху выступіў сакратар гаркома КП(б)Б тав. Тупішын.

«Набліжэнне слаўнай дата — гэта вызваленне Заходняй Украіны і Беларусі ад гнету польскіх панюў галістаў. Непадобнавалі гэта прамысловасці горада Беларуска. Публіка фабрыкі з прымітыўным абсталяваннем ператварыліся ў буйныя сацыялістычныя прадпрыемствы. Захаст 156 тэкстыльных фірм створана 28 тэкстыльных фабрыкаў».

Дэпутат Вярхоўнага Савета БССР Марыя Пятроўская сваю прамоў прывяліца вялікім клопамтатом савецкай улады аб здароўі працоўных, аб іх ашпачанку.

На рэканструкцыю і капітальнае даўніцтва ў прамысловасці і гаспадарчым горада Беларуска ў 10 выдатковае ашчэ 25 мільянаў рублёў. Ярым прыкладам росту прамысловасці з'яўляецца наш 6-ты камбінат».

— 11 месяцаў карыстаемся мы вялікімі правамі Сталінскай Калектывізацыі. За гэты час амаль усе рабочыя і служачыя горада атрымалі водпуск за кошт дзяржавы. Сотні працоўных пабывалі на курортах, у санаторных, дамах ашпачышчэ. Ёсць старыя рабочыя, якія па 20—40 год адцаў вытворчасці і толькі цшыер упершыню атрымалі водпуск. Нашы дзеці вялікі добра адпачылі ў піонерскіх лагерах.

У сувязі з набліжэннем слаўнай даты — дня вызвалення Заходняй Украіны і Беларусі — мы перагледзілі свае абавязнасці па сацыялістычнаму сабярэцтву. Ліччы шырэй разгортваем стаханавскае руху. Мы абавязваемся выканаш план ка квартала па выпуску гатовай прадукцыі да дня вызвалення Беларуска польскіх панюў — 22 верасня, і ка краіне звыш плана ў трэцім квартале вытворчых метраў ткацтва».

Ці-ж гэта не радасць? Ці-ж гэта не шчасце?

З прамоўмі выступілі таксама стаханавцы тт. Аславецкі, Фрогнча, Пуцілоўская і ішыны.

На сходе пад бурны апладысменты ўручан пастама тэкстыльнаму камбінату пераходны чароны сцяг гаркома КП(б)Б і горвыканкома.

На сходе зачытан зварот пастама тэкстыльнага камбіната Беларуска да ўсіх рабочых, работніч, інжынера-тэхнічных работнікаў і служачых сацыялістычнай прадукцыі».

Скораспеліцца год новага, сапраўды свабоднага жыцця нароўду вакоўных абласцей Украіны і Беларусі. Набліжэнне гэтай зямлянавага Беларуска новаму хвалю прамысловага дэста. Гэтым днём у Доле партыйнай асветы адбыўся сход стаханавцаў прадпрыемстваў горада. 3 дакладам аб рабоце прамысловасці і разгортванні стаханавскага руху выступіў сакратар гаркома КП(б)Б тав. Тупішын.

«Набліжэнне слаўнай дата — гэта вызваленне Заходняй Украіны і Беларусі ад гнету польскіх панюў галістаў. Непадобнавалі гэта прамысловасці горада Беларуска. Публіка фабрыкі з прымітыўным абсталяваннем ператварыліся ў буйныя сацыялістычныя прадпрыемствы. Захаст 156 тэкстыльных фірм створана 28 тэкстыльных фабрыкаў».

Дэпутат Вярхоўнага Савета БССР Марыя Пятроўская сваю прамоў прывяліца вялікім клопамтатом савецкай улады аб здароўі працоўных, аб іх ашпачанку.

На рэканструкцыю і капітальнае даўніцтва ў прамысловасці і гаспадарчым горада Беларуска ў 10 выдатковае ашчэ 25 мільянаў рублёў. Ярым прыкладам росту прамысловасці з'яўляецца наш 6-ты камбінат».

— 11 месяцаў карыстаемся мы вялікімі правамі Сталінскай Калектывізацыі. За гэты час амаль усе рабочыя і служачыя горада атрымалі водпуск за кошт дзяржавы. Сотні працоўных пабывалі на курортах, у санаторных, дамах ашпачышчэ. Ёсць старыя рабочыя, якія па 20—40 год адцаў вытворчасці і толькі цшыер упершыню атрымалі водпуск. Нашы дзеці вялікі добра адпачылі ў піонерскіх лагерах.

У сувязі з набліжэннем слаўнай даты — дня вызвалення Заходняй Украіны і Беларусі — мы перагледзілі свае абавязнасці па сацыялістычнаму сабярэцтву. Ліччы шырэй разгортваем стаханавскае руху. Мы абавязваемся выканаш план ка квартала па выпуску гатовай прадукцыі да дня вызвалення Беларуска польскіх панюў — 22 верасня, і ка краіне звыш плана ў трэцім квартале вытворчых метраў ткацтва».

Ці-ж гэта не радасць? Ці-ж гэта не шчасце?

З прамоўмі выступілі таксама стаханавцы тт. Аславецкі, Фрогнча, Пуцілоўская і ішыны.

На сходе пад бурны апладысменты ўручан пастама тэкстыльнаму камбінату пераходны чароны сцяг гаркома КП(б)Б і горвыканкома.

На сходе зачытан зварот пастама тэкстыльнага камбіната Беларуска да ўсіх рабочых, работніч, інжынера-тэхнічных работнікаў і служачых сацыялістычнай прадукцыі».

Скораспеліцца год новага, сапраўды свабоднага жыцця нароўду вакоўных абласцей Украіны і Беларусі. Набліжэнне гэтай зямлянавага Беларуска новаму хвалю прамысловага дэста. Гэтым днём у Доле партыйнай асветы адбыўся сход стаханавцаў прадпрыемстваў горада. 3 дакладам аб рабоце прамысловасці і разгортванні стаханавскага руху выступіў сакратар гаркома КП(б)Б тав. Тупішын.

«Набліжэнне слаўнай дата — гэта вызваленне Заходняй Украіны і Беларусі ад гнету польскіх панюў галістаў. Непадобнавалі гэта прамысловасці горада Беларуска. Публіка фабрыкі з прымітыўным абсталяваннем ператварыліся ў буйныя сацыялістычныя прадпрыемствы. Захаст 156 тэкстыльных фірм створана 28 тэкстыльных фабрыкаў».

Дэпутат Вярхоўнага Савета БССР Марыя Пятроўская сваю прамоў прывяліца вялікім клопамтатом савецкай улады аб здароўі працоўных, аб іх ашпачанку.

На рэканструкцыю і капітальнае даўніцтва ў прамысловасці і гаспадарчым горада Беларуска ў 10 выдатковае ашчэ 25 мільянаў рублёў. Ярым прыкладам росту прамысловасці з'яўляецца наш 6-ты камбінат».

— 11 месяцаў карыстаемся мы вялікімі правамі Сталінскай Калектывізацыі. За гэты час амаль усе рабочыя і служачыя горада атрымалі водпуск за кошт дзяржавы. Сотні працоўных пабывалі на курортах, у санаторных, дамах ашпачышчэ. Ёсць старыя рабочыя, якія па 20—40 год адцаў вытворчасці і толькі цшыер упершыню атрымалі водпуск. Нашы дзеці вялікі добра адпачылі ў піонерскіх лагерах.

У сувязі з набліжэннем слаўнай даты — дня вызвалення Заходняй Украіны і Беларусі — мы перагледзілі свае абавязнасці па сацыялістычнаму сабярэцтву. Ліччы шырэй разгортваем стаханавскае руху. Мы абавязваемся выканаш план ка квартала па выпуску гатовай прадукцыі да дня вызвалення Беларуска польскіх панюў — 22 верасня, і ка краіне звыш плана ў трэцім квартале вытворчых метраў ткацтва».

Ці-ж гэта не радасць? Ці-ж гэта не шчасце?

З прамоўмі выступілі таксама стаханавцы тт. Аславецкі, Фрогнча, Пуцілоўская і ішыны.

На сходе пад бурны апладысменты ўручан пастама тэкстыльнаму камбінату пераходны чароны сцяг гаркома КП(б)Б і горвыканкома.

На сходе зачытан зварот пастама тэкстыльнага камбіната Беларуска да ўсіх рабочых, работніч, інжынера-тэхнічных работнікаў і служачых сацыялістычнай прадукцыі».

Агрэгат Владзіміра Гараўцова

Слава пра камбайнера Жлобінскай МТС Владзіміра Гараўцова пранеслася далёка за межамі нашай рэспублікі. Апошнія чатыры гады ён трымае першынства сярод майстроў камбайнавай уборкі. Саюзны ўрад высока ацаніў вышпачы работу тав. Гараўцова і ўзнагародзіў яго ордэнам Леніна.

Свой шлях да майстра камбайнавай уборкі тав. Гараўцоў пачаў у 1936 годзе на палях Крымскай АССР, дзе ён адбыў вытворчую практыку. У 1937 годзе Владзімір Фаміч вярнуўся на радзіму, у Жлобінскую МТС. Разам з лепшым трактарыстам МТС Андреем Чорнагаловым і памочнікам камбайнера тав. Палкоўнікам Владзімірам Гараўцоў праступіў да камбайнавай уборкі на палях кангасцаў Чырвонаабласцкага сельсаведа. Прапалілі дружна. Большую частку работ выконвалі на трэцім скорасці. Да канца сезона на «Сомунары» яны ўбраў 297 гектараў збожжа.

У гэтым годзе тав. Гараўцоў перайшоў на больш магутны камбайн—«Сталінец». Гэта выдатная машына. Захаст рэжучага апарата ў «Сталінец» ровен 6,1 метра супроць 4,6 метра ў «Сомунары». «Сталінец» мае больш магутны матар. Гэта дае магчымасць працаваць на вялікіх скорасцях нават на участках густога збожжа. Змяніўся і састаў брыгады. Вучань Гараўцова тав. Палкоўнік працуе самастойна. На месца яго прышлі два маладыя памочнікі камбайнера — Ісэнка і Бераснёў. Андрэй Чорнагалов перасёў з трактара «Т13» на «Чалібнец» і паранейшаму працуе разам з Гараўцоўм.

Зімою 1939 — 1940 г. Владзіміра Га-

раўцова паслаў на аказную работу ў ЦК ЛКСМБ. Перад пачаткам уборкі ён вярнуўся ў сваю МТС, спешна правёў рамонт камбайна. У пачатку жніўня яго агрэгат вышпачы на ўборку ўрадзюка ў калгас «III Інтэрнацыянал».

У першы дні работа не ладзілася. Камбайн капрызнічаў. Адамулялася працаваць асобныя дэталі. У гэтым сазаваліся пыходзіць спешнага рамонт. Прышпачы на-халу завяршыць рэгуляроўку пыхотарых вузлаў, рамантаваць або замяніць асобныя халавыя часткі машыны. Гэта значна адбавіла на вышпачы. У першыя дні ўбраўлі на 10 — 15 гектараў. Гэта не задаволяла знатнага камбайнера. Затое праз п'яць дзён, калі камбайн быў канчаткова адрегуляраван, вышпачюка ўрасла да 30—40 гектараў. Гэта — 3—4 нормы. Работа пайшла без усякіх замінак.

9 жніўня на кватэры тав. Гараўцова сабраліся члены брыгады. Жонка Владзіміра запрасіла ўсіх вяршар. За сталом у дружнай гутарцы палылі некаторыя вынікі работы. Яны ўзялі наяранны — уборна 212 гектараў. Але гэта ніколькі не сумажывала Владзіміра. Ён гаварыў аб неабходнасці прапавіць яшчэ больш энергічна, больш прадукцыйна.

— Убраўшы на 30—35 гектараў за дзень, далёка не ўдзелім, — сшыражыў ён.—Трэба штотына ўбраць не менш 45—50 гектараў. Машына з'яўляе на большае.

Ісэнка, Бераснёў і Чорнагаловы не прырэнці. Рашылі працаваць больш прадукцыйна, лань на «Сталінец» рэкордную вышпачюку.

П. ДАБРАЧУНА

Бясклопатнасць

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязды»). Прагульшчыкі несумяшчальны з высокім пачотным званен члена Ленінска-сталінскага камсамола. Нарухальнікі працоўнай дысцыпліны, якія пагарукаюць інтарэсам дзяржавы, — пыхары насіць гэтыя высокае званне.

Аднач гэтую іспіну, якая чотка сфармуліравана ў статуте ВЛКСМ, не зраомаў мошты кіраўнікі камсамоўскай арганізацыі Беларуска чыгуны. Барысаў за рэз'юсненню Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня яны звалі да таго, што правалі мітынгі і сходы, дзейнічаюць барацьбу за рэз'юсненню Указа няма і ў паміне.

Такая бясчэпнасць не магла не сказыцца на становішчы працоўнай дысцыпліны сярод камсамоўцаў і несамонай модалі. Звыш 100 камсамоўцаў і звыш 200 чалавек несамонай модалі самовольна пакінулі прадпрыемствы чыгуны, зрабілі прагулу. Многія з іх ужо асуджаны. Але гэта не выклікае непоакоў ў памочніка начальніка палітдзела чыгуны па камсамоу тав. Шапаннікава. Нарухальнікі працоўнай дысцыпліны не толькі не выключаны з камсамола, але не атрымалі ніякіх спаганяў.

Камсамолец Гомельскага вагоннага ўчастка Новікаў зрабіў прагулу. Сакратар камсамоўскага камітэта тав. Кіраўнаў прамаўчаў аб гэтым факце. Нават пасля таго, як прагульшчыка асудзіў, тав. Кіраўнаў не паставіў аб ім пытанне ў камсамоўскай арганізацыі.

Толькі па аднаму гомельскаму дэпо зрабіў прагулу 7 камсамоўцаў, а на гомельскім вагоннарампным заводзе — 18 камсамоўцаў. І гэта робіцца пад бокам у памочніка начальніка палітдзела чыгуны тав. Шапаннікава.

М. ПАУЛОЧНАУ.

Перад прызывам

АСНАВІЧЫ. Дзёйна рыхтуецца да прыступача прызыву ў Рэбача-Сялянска Чырвоную Армію моладзь раёна. Бошпачы прызыўнікоў з'явіцца на прызыны пункт усевакога падрыхтаваныматы на 3—4 абаронныя знаткі.

3 ліку прызыўнікоў—69 проц. значыстаў ПІХА, 63 проц. значыстаў ІС 47 проц.—ІПА і 19 проц.—зварылааскія стражкі.

У сельсаведах праведзены густавы наряды і сходы прызыўнікоў з дакладам аб міжнародным становішчы. У бліжышыя дні нахачана правесці канферэнцыю прызыўнікоў па вышпачы рашэння VII Сесіі Вярхоўнага Савета СССР. На гэтай жа канферэнцыі стучуць павыдзены вынікі спабарытства малады патрыотаў асобных сельсаведаў.

(БЕЛТА).

Дармамога многадзетным мацерам

БРАСЦЬ. (Нар. «Звязды»). Брасцкі аб'явам каном вылаў першую дзяржаўную дарамо многадзетным мацерам—Андрэеў С. М., Півю І. А., Флэйтэр Ф. П. Кожна з іх атрымала на 2000 рублёў. У бліжышыя дні будучы разгледжаны заявы яшчэ 25 многадзетных мацераў Брасцкага абласці.

(БЕЛТА).

Вывіні

Назавутра раціной прыхаўў дырэктар МТС тав. Пугачоў. Разам з учотчыкам ён накірваўся на ўчастак, дзе ўчора прапавіў агрэгат Гараўцова. Не прылазца, хачецца хутчэй ладзіцца. Колькі вышпачюка. Два разы абмералі ўчастак. Кожны раз адна і тая-ж лічба—56 гектараў.

— Малайцы, хлопцы,—гаварыў дырэктар—62 проц. нормы—гэта перамога. Вышпачу ад усёй душы.

Владзімір Гараўцоў быў задоволен. Аднак, крыху пачуваўшы, ён заўважыў: — Мы дадзі

Па-большэвіцку выканаць Указ ад 26 чэрвеня!

МІЛАСЦЬ, ЯКАЯ ДАРАГА КАШТУЕ ДЗЯРЖАВЕ

— Вы зрабілі прагул. О, не хвалойцеся. Усё будзе ўладжана надобаму. Вы рады, Вядома, я вас караць не стану... Такі, прыкладна, стыль размовы некалькіх нашых «дабрадушных» міраўнікоў прагульчымі.

Пасля такой размовы дэзарганізатар рэвалюцыйна-дэмакратычнага ўдзелу, пашце руку сваёму любімому начальніку і выйдзе з кабінета з злычымі вачэй і вясёлай усмешкаю.

Так часта бывае і ў апаратах Дзяржаўнага выведвачага пры СМБ БССР. Міласць апаратара Ратнінскага не ведае граніц. Місць гэта супрацьдзейна дзяржаўны інтарэс і наошчы вельмі шкідлівае пашча.

Пасля Указа ад 26 чэрвеня тат пачаўся ў 17 спазненні. Бомамолка Шостак раз за раз спазнілася на работу. Першы раз ёй даравалі, у другі раз паставілі на іх, за трэці спазненне яна дысцыплінарнага спаганання не атрымала. Да гэтага Указа Шостак вострым разам спазнілася на работу. Сталісты Гурын на працягу ліста і жніўня зрабіў чатыры спазненні, толькі за адно з іх атрымаў папярэджанне. Але і тут зноў правілася міласць апаратара: каб не пакрыўдзіць Гурына, апаратар гэтак папярэджанне супрацьдзейна ўдзякаваў на курорт.

Рэком па колькасці спазненняў пачаў адрозніваць партыйна-апаратарскую, якую знацьвалі камуніст Дзіамінскі. На яго адрознілі пачынаючы 10 спазненняў, з якіх два прымаюць на самаго Дзіамінскага.

Па меншай меры дзівіць з'яўляюцца адрозніваць партыйнага бюро выведвачага сакратара партбюро тав. Пырнін. 13 жніўня, — роўна праз 18 дзён пасля таго, як Дзіамінскі зрабіў другое спазненне, — адрозніваць паслядзень партыйнага бюро, па паслядзень выведвачага Дзіамінскага і адрозніваць яго ўзавараваць. Ты, моў, не крыўдзіся, але-ж пачаў адрозніваць на работу, вынісі папярэджанне. На другі дзень — 14 жніўня — тав. Дзіамінскі апеліруе за спадзе супрацоўніка выведвачага: Міне, чамусьці, прабіраўся. А ў нас-жа большасць спазненняў, і ўсім прадыцці гэтага. Чаму-ж міне аднаго...?

І сапраўды, гэта быў адзін выпадак, які загаварыў аб нармальнасці працоўнай дысцыпліны.

Вось у выведвачым і так званым ладзівавым прагулах. Па міласці такога-ж тав. Ратнінскага, сем чалавек атрымалі выхадны за свой кошт у агульнай кааперацыі на 51 рабочы дзень. Супрацоўніка тав. Сапрыка рашыла яшчэ 10 дзён паслядзень на ляды. Калі ласка, можа, Дырэктар дазваляў.

Міласціны чалавек тав. Ратнінскі, але міласць яго дарага каштуе дзяржаву.

Г. БЛЮМІНА.

Даведкі донтара Ганжына

Урач Ганжын — загадчык амбулаторыі прыстані Брытаў — ужо даўно карыстаецца павагай сярод лодыраў. Хваліць яго прагульчымі і дэзарганізатарамі вытворчасці. Варта каму-небудзь з лодыраў зрабіць прагул, як да яго пашлуд жаласлівы доктар Ганжын. Ён іх вырочвае.

Урачы матэрнага кадэра «Піонер» Пузырэўскі — страсны рыбаўд. Ён любіць пасядзець на беразе і паўдзіць рыбку. Пасць дзён надрад прагульчымі Пузырэўскі не выходзіў на работу. На семі дзён ён прастаніў даведку за подпісам доктара Ганжына, што ён даглядаў жонку-рожджаніцу. На справе-ж, ён захварыў лодыраў.

Рабочы па рамонт шлюзаў Пінчараў прагульчы некалькі дзён. Для таго, каб дапамагчы Пінчараўу ўнікнуць сумовай аказанні, урач Ганжын піша майстру шлюза Філіпенка афіцыйную адносіну са штатным амбулаторыі.

«3 прычыны слабата здароўя Пінчарава і прастаячага рамонт шлюза, — а паміны работы, як відаць, прадумаў, што на шлюзе няма для яго падходячай работы і жадае змяніцца, таму, калі ў вас няма лепшай работы, звольце яго з работы». (А стыль які!).

Аказваецца, што ўся хвароба Пінчарава выражаецца ў тым, што ён не можа доўга працаваць на адным прадпрыемстве. Гэты мадэрны прагульчык, якога жаласлівы ўрач узду пад сваю ахоту, на працягу некалькіх месяцаў ухітрыўся пачаваць на чатырох прадпрыемствах. Усюды яго выганялі, як дэзарганізатара вытворчасці.

Аўтарытэтная камісія парахотнага прызначала правільнасць указаных фактаў. Калі вывады былі надрукаваны ў газете «Беларускі фарватар», начальнік парахотства Героні і пракурор Львоў рашылі паставіць адрозніваць аднаго аўтарытэтнага камісію. Больш такіх камісій будучы яны пасылалі на гэты справе — нам невядома. Вядома толькі, што дэзарганізатара вытворчасці і іх абаронцаў жывяць на валыотна на Крайчэўскай прыстані.

Н. ГІРШЫН.

Адночы ў народным судзе...

У зале пасяджэння народнага суда 6-га ўчастка горада Віцебска прапайшо шпавт:

— Сам прышоў...
Хтосці аказаў ціха суседу:
— Відаць якая-небудзь громяк справа будзе слухацца, калі сам старшыня горвыканкома тав. Азаронак з'явіўся на суд, ды не адзін.

— Так, так, вы правы. Я паснаў. Вось побяў з ім стаяць сакратар чыгуначнага райкома партыі т. Сямёнаў і інструктары райкома. Аднак, чаго-ж тут з'яўляцца, гэта нават вельмі пахваліцца, што адказныя работнікі прысутнічаюць на судзе. Будучы-ж судзіць прагульчымі, летуны і іншыя дэзарганізатары вытворчасці. Чаму-ж не пацікавіцца хома справы...

Рамонт у залу віхрам уварвалі нейкія людзі і пачалі выцягваць у карыдор, а адтуль на грузавую машыну, што чакала ля паўдэста, сталы, крэслы, лавы. Пацялялася пала мятуня.

— Ты чаго рассяўся?... Уставай, гавораць табе, трэба залу ўборць.
— Ды я-ж абнавачваемы...
— Ніякі абнавачваемы, нічога не ведаю, уставай!
— Значыцца суда не будзе? Эй, Пятро, пайшлі.

Пятро толькі грамадзяне зразумелі, чым была выклікана раптоўнае паўпенне ў памяшканні суда паважаных таварышоў Азаронак і Сямёнава.

У дварах паказалася судзіць тав. Федотава. Яна ўбачыла перад сабой дзве грозныя фігуры і... піла апусціла галаву.

Судзіць тав. Федотава ўспомніла, што роўна два дні таму назад, 14 жніўня, яе

выклікалі на бюро райкома партыі. Там тав. Сямёнаў ёй прамы заявіў, што калі праз дзень-два яна не аслабіцца памінакнае суда, то будзе стаяць пачынае аб лее партыйнасці.

Тут можна было-б парабяжына расказаць аб прычынах, якія выклікалі перасяленне суда ў другое памяшканне, аб доўгай ведамственай пачынае паміж нарцудом 6-га ўчастка і чыгуначным райкомом КП(б)Б. Але нас цікавіць пачынае чаму старшыня горвыканкома тав. Азаронак і сакратар чыгуначнага райкома КП(б)Б тав. Сямёнаў не дамогі народнаму суду змяніць дэзарганізатараў яго работы.

Т. Азаронак і Сямёнаў менш за ўсё пацікавіліся з аўтарытэтам народнага судзіць і нават з інтарэсам дзяржавы. Яны ратавалі за свой узрасны аўтарытэт, праўда, таемны, але затое свой. Калі аказалі — выслаіцца, дык убарайся, і неадкадла, халі-б у работы час, халі-б у прысутнасці людзей.

Такія ўжо «аператыўныя» людзі т. Азаронак і Сямёнаў...

З. ЛАРЫСАУ.

НА ПРАДПРЫЕМСТВАХ РЭСПУБЛІКІ

УЗНЯЛАСЯ ПРАДУКЦЫЙНАСЦЬ ПРАЦЫ

Пераход на 8-гадзінны рабочы дзень і 7-дзённым тыдзнем даў магчымасць мініскаму скурзаво «Большэвік» значна павялічыць прадукцыйнасць працы. План 17 дзён жніўня выканан на 103 проц. Звыш плана выпушчана 2.200 метраў скуркі.

Большасць рабочых перавыконвае новыя нормы. Стаханавіца дэбралышчыца тав. Валчок сваё заданне выконвае на 146 проц. Стральчычкі 1-га хромавага цеха тав. Фельдман за 8 гадзін дае 659 скур замест 377. Брыгада рамшчыкаў т. Банецкай выконвае сваю норму на 130 проц.

Для ўдасканалення тэхналагічнага працэса і павышэння якасці выпускаямай прадукцыі правядаецца рэканструкцыя раматнага аддзялення 2-га цеха. Гэта павялічыла яго прадукцыйнасць у 16 разоў.

19 жніўня завод пачаў штодзённа выпускаць 5,5 тысячы лодыметраў скуркі павышанай якасці для вырабы мадэльнага абутку.

Перавыканалі Вытворчае заданне

БАЛІНКАВІЧЫ. Спаларытаючы за дастойную сустрэчу 5-й гадавіны стаханавіцкага руху, камбайнеры і трактарысты Калінкаўскай МТС дабіліся выдатных паказчыкаў у работе. Дэлегат абласнога Савета дэлегатаў працоўных — камбайнерка т. Целем Мар'я Трафімаўна ўбрала паўдзённым камбайнам 235 гектараў замест 200 гектараў па плану. 220 гектараў убралі камбайнер Купчык Трахім Іванавіч, Працуныч на калёсных трактары ХТЗ, т. Рудзеня Язуб узаару 453 гектары замест плана ў 380 гектараў і ажаломіў 800 кг. гаручага.

Вытворчае заданне па газатэратарным трактары выканаў тав. Паўлючы Янка.



Мінастаханавіцкі магілёўскага аўтамамантнага заводу імені Кірава — браты Быкавы абслугоўваюць 6 станкоў, выконваючы нормы 125 проц. у агульным. На здымку: Фрэзершчык С. Ф. Быкаў (справа) і стральчычкі П. Ф. Водар. Фото К. Якубовіча. (Фотакроніка ВЕЛТА).

ЖАЛАСЛІВЫ ДЫРЭКТАР

Доўга раздумваў дырэктар рэстарана, ці быць у прагульчым. Ці варта прыцягваць да судовай адказнасці? Падумаўшы, прагульчы адзін дзень. І толькі 8 ліпеня, праз чатыры дні пасля прагулу, ён накіраваў загад: «За нармуннае працоўнай дысцыпліны — яшчэ адзін на работу 4 ліпеня 1940 г. без уважлівых прычынаў — справу афіцьянткі Гучынай Г. П. перадаць пракурору для прызначэння да судовай адказнасці».

Загад пацісан. Але як быць далей? Перадаць справу ў пракуратуру? 22 дні тумуў дырэктар тав. Грымман і нармуннае зацікаўшы выхад. 1 жніўня ён піша адзіну трэсту рэстаранаў і кафе: «3 прычыны таго, што ў кафейнай (фізіял рэстараўна № 6 «Вура») работніцаў больш, чым патрэба, накіраваў ў вана распараджанне афіцьянтку т. Гучыную».

Ші адным словам не абмовіўся дырэктар аб зробленым Гучынай прагуле.

Намеснік дырэктара трэста па картах тав. Рузюў даверліва аднёсся да даведкі свайго памачалената. Без усякай пачынае рэацыі праверкі ён пасылае прагульчыцу на работу ў сталовую № 10 пры будаўніцтве Беларускай кінофабрыкі. Тым часам, карыстаючыся зручным момантам, Гучына зусім не з'яўляецца на работу і спакойна ад'ляжае да сваякоў у Чэрвеньскі рай.

Прайшоў 5 дзён. Дрэнна спалася дырэктару. Якія толькі сны не бачыў ён. Каб астрахаваць сябе і ўісці а адказнасці, 5 жніўня Грымман перадаў справу аб прагульчым у Варшавыцкую раённую пракуратуру. Матэрыял паступіў у нарэш 13 ўчастка. Але з-за адунацыі Гучынай у Мінску справа не разгледжана і па сёння.

А. ДРЫНЕР.

НАВАЛЬНІЧНЫЯ ХМАРЫ НАД ЦІХІМ АКІЯНАМ

Разгром Францыі і звязанае з гэтым пагаршэнне палітычнай Вялікабрытаніі ўзмацнілі імкненні Японіі разшырыць свае ўладанні ў Ціхім акіяне. Японія кааціцца на Галацкім Індые, Французскі Інды-Бітаў і ангаліскай ўладанні, у першую чаргу, Ганконг. Гэта пагражае ператварыць Ціхі акіян у арэну жорсткіх сутычак паміж імперыялістычнымі дзяржавамі — ЗША, Японіяй і Індыямі.

Вышэйшымі замежных спраў Японія хоца самастойна ўстанавіць «новы парадак» на Усходняй Азіі. Доктарамыя новага японскага ўрада Каноў таварыш, што «асноўныя мэты японскай напывальнай палітыкі пачынаюць адпавядаць духу прыпынкі «Хаваніаю» (восем лавуў тавуў свету пад адным дахам). Як кажуць прапастыя японскага міністэрства замежных спраў 2 жніўня на сходзе працоўнай групы, тавы краіны раёна Ціхай і Галацкія Інды, уключаны ў «свакоў» ўхоце-азіяцкаму сфера».

Такім чынам, палітычныя коцыяны Японіі зусім недувядуцна мерасірагаюць сваіх сапернікаў ад спроб умяшання ў справы Усходняй Азіі. Асабліва валькую цікаваць прагульчы Японія да Галацкай Інды. Гэта вельмі вадарна, разамчэнава паміж Індыямі і Ціхім акіянамі, Азіяцкім кантынентам і Аўстраліяй, з'яўляюцца важнай стратэгічнай палітыкай. Той, хто ўяўляе, можа трываць пад пагрозай усе ўваходы і выходы ў прыбарэжную паласу Азіі.

Галацкая Індыя — невычарпальныя прычына прамысловай сарваіны, вельмі рыхны рынак збыту тавараў і ўкладанні капіталаў. Тры тысячы кілаграмаў золата, 70 тыс. кілаграмаў серабра, 8 мільянаў тон нафты адбываюцца тут што год. Гэта вяртае да 90 проц. суцэснай прадукцыі Індыя, 33 проц. каучука, многа марганца, нікеля, мезі і раду адзіны металы, карысных выкапняў. Ад безлічч такіх вельмі багатых у ім перадыстанцыя дражэжнікаў заўважвае

сперніку і асабліва супроць найбольш магутнага з іх — Злучаных Штатаў Амерыкі.

Лаводзе павядалення замежнага друку, пачынаючы вышэй тэмацкія Японіі астравы былі ён за апошнія годны сілына ўмяшанні. Гэты архіпелаг, які складаецца з некалькіх сот астравоў і астравоў, што пачынаюцца ад дэлегасці больш двух тысяч міль, мае для Японіі вадарна-стратэгічнага пункту гледжання вельмі вадарна.

На самай справе, у ЗША адуціраюць добра ўмацаваныя базы ў заходнім сектары Ціхага акіяна. Алегасцыя паміж галоўнымі мароўні базамі ЗША і Індыянамі па Усходняй Азіі (Філіпін) роўна прыблізна 8.000 міль. Буінай базой ЗША ў Ціхім акіяне з'яўляюцца Гавайскія астравы, але яны размешчаны ад Сан-Францыска на адлегласці 2.400 міль. Алегасцыя — вось вузкая меса Злучаных Штатаў Амерыкі ў барышце з Японіяй. Флоты гэтых галоўных сапернікаў аддзелены ад аднаго вельмі вадарна і вадарна басейнам, і гэты роўняк ЗША вельмі цяжка вадарна ваіны супроць Японіі. Рыхлы зваенны сучаснага флота Індыі а сваёй аспунай базы выязваецца на працягу 2.000 міль. Між тым, як прыблізна ў 2.000 міль. ад ЗША да Філіпін 3.000 міль, а да Японіі — больш 14.000 міль.

З усіх астравоў, належачых ЗША па Ціхім акіяне, найбольш каштоўнасць у вадарна-стратэгічных адносінах маюць Гавайскія астравы і асабліва востраў Гуам. Паўднёвы гэтых астравоў адбываюцца а звычайна мадэрны амерыканскага вадарна-марскога флота. Праз Гавайскія астравы праходзіць авіяпалітыка лінія, даючы агула ЗША з Усходняй Азіяй. Ад вострава Гуам вадарна-марскі і пачынаюць існаваць ЗША лётчы за ўсё налісані суўб'яныя страты жыццёвым інтарэсам Японіі, цэнтрам яе японцы з Азіяцкім маршэрым і паўднёвымі марамі. Замежны спецыялісты лічаць, што пры аўных уварожэннях, апраўчыцца на гэты астраў, зручна за ўсё арганізаваць эфектыўную бакаваў Японіі і рабчы паветраныя палёты на яе прамысловыя і палітычныя цэнтры.

Японія мае тры перавагі перад ЗША, што належачы ёй астравы знаходзяцца адзін ад аднаго на адлегласці 750—400 міль; астраўныя-ж ўладанні ЗША на

Ціхім акіяне размешчаны адно ад аднаго на адлегласці 2.500—1.200 міль.

«Вось чаму ЗША ліхаманкава ўзбройваюцца, імкнучыся перадаць прастору перавагу Японіі з дапамогаю магутнай авіяцыі. Калі геаграфічны фактар сур'яна Японіі, то затое ёй пачынае высокакажасцата гаручата і змазаючы месца, на якія прэзідэнт ЗША Рузвельт вядуца належаў з'яваць, а гэтыя-ж прадукты Японія імпартаваць, галоўным чынам, з ЗША... Урад ЗША рыхтуецца павялічыць вадарна-марскі флот на 70 процантаў, для чаго асінуецца 4 мільярды долараў. ЗША будуць мацней флота лобой капіталістычнай дзяржавы. Рузвельт дабіваецца сваёй старэйня магутнай авіяцыі, што каля вытворчасці 50.000 самалётаў, дадзеныя колькасці лётнага саства да поўнальна чалавек.

Ші можа вытворча базэ японскай авіяцыі сапернічаць з амерыканскай тэхнікай? Вядома, не.

Каласальныя асігнаванні ЗША па флот, авіяцыю і армію (толькі на флот расходу параўнаўча з 1937—1938 гг. узраслі ў 21,5 раза) сведчаць, што амерыканскі імперыялізм у барышце за Ціхі акіян не спыніцца ні перад якімі мерамі. Японія мае грознага саперніка, які наўраў ні дапусціць, каб Галацкая Індыя стала яе дабавы. Успомні, што амерыканскі капітал не толькі ўкаў у гэту краіну 390 мільянаў гульдынаў, але і штогэт імпартаваць агула 150 тысяч тон каучука, вельмі вадарна колькасць марганца і волава.

А Японія-ж імкнучыся накіраваць сваю руку не толькі на Галацкім Індые, але і на Індыя краіны паўднёвых мораў, што зусім не спадабаецца амерыканскаму імперыялізму, паспеўшаму ўжо на сённяшні дзень прыцягнуць звыш 80 процантаў усяго сучаснага запаво золата.

ЗША вельмі зацікаўлены на Усходняй Азіі, каб бескалатна суіраць, як устаўнаўляюцца японскага геагэныя на Далёкім Усходзе і ў Ціхім акіяне. Усё гаворыць за тое, што амерыканскі імперыялізм не павяршыцца з тым, каб яго стратэгічныя пачыні ў Ціхім акіяне апынуцца пад узарам Японіі. На тэрыторыі Ціхага акіяна накіраўся навалынічы хмары, прадвеснікі будучых грандыёзных сутычак.

Н. ЦІКАНАУ.

ПІСЬМЫ ПЕРАСЯЛЕНЦАУ

Каляснікі нашай рэспублікі з энтузіязмам адказалі на заклік партыі і Урада перасяліцца ў маланасенныя раёны Сібіры і новыя раёны Караля-Фінскай ССР. 3 калгасаў нашай рэспублікі перасяліліся ўжо на Усходнія раёны ССР і ў новыя раёны Караля-Фінскай ССР многа гаспадарак.

Што-ж сабой прадстаўляюць новыя раёны, у прызначэнні Сартавала і Суоур'і, куды перасяліліся многія калгаснікі БССР?

Гэтыя тры пераважна сушычаныя, сугліністыя, з палыхых культур растуць: азіяцкае жыта і пшаніна, яравая пшаніна, ячмень, бульба, турніак, кармавая буряк, кармавая брукча, камюшына з кіма-феўкай. Асноўны напрамак сельскай гаспадаркі — інтэнсіўная жывёлагадоўля. Вялікія перспектывы мае развіццё гаронічства.

З палыхых дрэў сустракаюцца яблыні, вішні, смародзіна і агрэст. У лесе растуць махіна, брушнікі і журавіны. У раёнах, куды перасяліліся калгаснікі БССР, многа ласоў. Азёры і рэкі вельмі багатыя рыбай. Раёны цэнт Сартавала вадарна на беразе Ламазскага возера, а Суоур'і — на беразе возера Суоур'і.

Першыя перасяленцы прыбылі ўжо ў новыя раёны Караля-Фінскай ССР і з вялікім нахвненнем прыступілі да ўборкі ўраджаюў збожжа і многалетніх траў. Вось што пішуць перасяліўшыяся калгаснікі сельгаспрадзі імені Стасавай, Бабур'іскага раёна.

Іван Кузьміч Какоўскі піша сваякоў таварышу Васілію Іванавічу Борбугу:

«Добры дзень, дарогі і любімы таварыш Васілій Іванавіч! Ага! Федараўна! У першым маім пісьме спыну павядаміць, што я прыбыў на месцажарства з сваёй сям'яй. Усе прыехалі вадарна. У дарозе нам было добра. Я для сваёй сям'і мунуў вогняку на 1.100 руб. Прыбылі на месца ў гора Сартавала і адразу-ж пачалі перавозіцца. 18 чыста я заняў сабе дом. Дом у мяне 12 метраў у даўжыню і 6 метраў у шырыню, тры добрыя пакоі і кухня. Стаіць на самым шыху. Абсталяванне дома вельмі добрае. Сям'я мая рада. Маблі ў мяне многа: два нікельплатныя ложкі, дзве добрыя каласы, вялікі камод для адзення, дзве крэслы і сталы. Каля дома сах у шпэць яблынь, у дварэ — каменны сарай, склад, добрая ласяна, пацевь, свірны і каменная отупіла.

У нас ёсць усе прадукты: пшкар, сядла, табак, крушы розных сартуў і хлел. Нам вельмі добра забяспечвалі.

Расце тут усё, што толькі пасееш. Мясопаец прыгожа. Тав. Борбуг, прыязжай да нас! Тут можна жыць вельмі добра. Вельмі свой магазін. Дарогі вадарна: па пасе многа хатішч ваенных і грамадзянскіх машын. Пішыце, што ў вас новага і як вы жывецце. У наступным пісьме напішу больш падрабязна. Перадаць ўсім калгаснікам ад мяне паклон».

Марыя Лупчык у пісьме сваякам піша:

«Добры дзень, або вечар дарогі! У першых радах майго пісьма павядамляю, што я жыва і вадарна, чаго і вазі жадаю ў вадарна-калясонным жыцці. Замы і сенжалі ў нас вельмі многа. Пабудавана крама. У ёй усёга хапае: мукі, хлеба, цукру, селядцоў і макарону. Ігал тут многа, і агалы такія, якіх зроду мы не бачылі. Кааюшымым таксама вельмі многа. Сена ў пуні атасалося столькі, што хоціць карове на ўсю зіму. Дарогі мой дзядзенька, прадвай сваю хату і езь за нас. Клімат у нас тут як і ў вас.

Калгасны, якія выязваюць частку гаспадарак па перасяленні ў Караля-Фінскай ССР, перавозць іх належаўшы на іх дою сроткі вытворчасці, натуральныя фонды, сроткі па капіталаўкладанні (у тым ліку неадзімкія і ішыя фонды).

Усе калгаснікі і працоўныя аднаасобнікі, жадаючы перасяліцца ў новыя раёны Караля-Фінскай ССР, запавіваюць акецуючаў і з заклічаннем сельскага савета пачаваць яе ў выканком раёнага савета дэлегатаў працоўных, які сумесна з перасяліўшымі адрозніваць пры аб'яўчэннем вынісіць сваё рашэнне.

Задача партыйных, саветскіх, камюмоўскіх і грамадскіх арганізацый раёнаў і абласцей нашай рэспублікі — ўсмерна падтрымаць і стымулаваць ініцыятыву калгаснікаў, жадаючых перасяліцца ў новыя раёны Караля-Фінскай ССР.

П. МАРОЗАУ.

ЗЕРНАПАСТАЎКАМІ ТРЭБА КІРАВАЦЬ

Брэсцкая абласць выканала 20 проц. гадавога плана зернапаставак. Наперадзе дзень: Вялікадзеньскі раён, які выканаў гадавы план на 46 проц., Шорапоўскі і Дамачоўскі раёны, выканавуць план на 40 проц.

За адзін толькі дзень 18 жніўня ў Вялікадзеньскім раёне здана 700 цэнтнераў зярна, у Дамачоўскім — 350 цэнтнераў. Партыйныя і саветскія арганізацыі гэтых раёнаў сур'яна займаюцца пачынаем зернапаставак.

Зусім іншая карціна ў Камянецкім, Антопальскім, Паразюўскім і Косаўск

Зводна Наркамзема БССР

аб ходзе сельскагаспадарчых работ у калгасах на раёнах рэспублікі на 20 жніўня 1940 года (у проц. да плана)

ОБЛАСЦІ І РАЁНЫ	Збіраў і скарпіла азімых і гарнах калясак.	Уборна калясак	Масавыя свабодныя адрывы уборкі у адрывах у адрывах	Выпрацоўка льну.	Рэагавана або мочана льну у адрывах	Засяленне адрыву	Пасева ўсе азімы	Удзяленне працаў- нікам сельскагаспа- дарства
Віцебская	70,0	14,0	18,1	88,9	19,9	43,5	2,5	43,5
Аршанскі	62,7	15,3	24,5	100,0	13,8	7,7	0,2	34,1
Асвейскі	69,2	6,7	16,4	100,0	38,0	37,6	0,7	39,4
Вагушскі	65,1	9,4	16,8	76,7	2,1	37,5	2,4	31,6
Вешанковіцкі	68,8	12,2	18,3	85,6	30,5	39,3	0,6	52,4
Ветрынскі	80,9	32,2	15,8	90,3	14,3	55,8	3,1	33,3
Віцебскі	62,4	26,8	12,8	65,1	4,7	31,6	4,9	45,2
Гарадоцкі	71,1	21,9	16,1	88,4	15,4	59,6	3,4	41,1
Дрысенскі	73,0	23,6	16,5	95,3	10,1	58,2	—	56,0
Дубровенскі	62,0	12,2	18,4	72,6	2,1	20,9	2,4	63,4
Лельчынскі	92,1	14,9	24,6	96,7	29,9	87,3	4,8	59,1
Лёзненскі	54,4	12,8	27,4	91,3	7,3	47,1	1,8	32,8
Межаўскі	63,9	6,1	9,0	81,0	3,4	53,2	1,8	38,9
Палатскі	75,0	5,7	12,2	71,8	2,2	28,5	1,7	46,0
Расонскі	75,8	12,5	17,8	76,5	5,2	84,1	4,5	57,8
Сенненскі	62,6	15,7	18,6	87,9	8,1	50,8	0,3	50,0
Сіроцінскі	79,0	12,8	16,8	90,3	8,8	57,7	6,6	23,5
Суражскі	73,8	4,9	9,1	89,4	0,3	44,0	1,8	—
Талачынскі	64,2	8,6	20,4	99,8	63,4	10,9	1,8	45,0
Ушацкі	90,7	11,9	18,0	100,0	23,5	68,8	7,0	69,2
Чашніцкі	77,4	9,9	22,0	100,0	85,0	54,3	3,4	77,0
Гомельская	93,1	69,4	30,1	89,9	25,4	32,3	1,5	51,1
Будакашалеўскі	100,0	92,8	21,1	94,1	30,0	32,9	0,6	60,0
Веткаўскі	95,6	66,6	41,5	96,4	36,1	45,3	0,7	47,1
Гомельскі	92,0	89,1	30,3	78,1	6,9	26,7	0,6	44,4
Добрушскі	97,5	90,4	34,0	92,8	19,8	46,0	—	—
Жыткавіцкі	88,7	61,4	29,3	70,8	23,6	18,9	—	73,9
Журбаўскі	94,0	50,3	27,9	78,1	9,3	36,7	2,7	40,8
Барысаўскі	91,0	43,9	25,8	88,0	12,4	8,8	0,6	45,4
Лоеўскі	94,6	100,7	30,0	87,8	31,7	42,6	1,2	28,6
Рагачоўскі	88,8	61,2	31,2	88,0	21,2	14,2	0,5	53,4
Рачыцкі	89,0	51,2	31,4	93,0	27,9	32,7	—	58,8
Свяцілавінскі	96,5	82,6	29,9	94,7	75,1	30,8	8,6	50,0
Уварыцкі	92,7	76,8	37,9	100,0	37,7	51,2	1,8	53,3
Перахоўскі	92,6	67,1	23,7	100,0	14,4	44,7	0,04	55,0
Чачэрскі	96,4	82,1	33,3	100,0	34,7	34,4	2,1	37,5
Стрешнінскі	91,4	53,2	32,0	70,0	—	25,6	1,4	43,8
Магілёўская	81,5	26,5	20,5	74,6	22,6	29,2	1,3	57,0
Асіповіцкі	80,1	16,1	16,9	86,9	12,4	51,8	0,4	63,4
Бабруйскі	94,0	24,9	16,5	69,5	13,5	20,3	1,7	70,6
Валынскі	76,5	40,6	23,3	100,0	30,4	36,3	2,4	56,2
Вярэб'янскі	84,1	20,2	20,6	96,8	29,5	46,2	—	33,3
Выхавіцкі	78,5	26,9	24,5	75,3	29,3	16,8	0,9	72,0
Горакі	76,8	12,1	23,3	95,3	16,5	19,1	1,3	62,2
Дрыбніцкі	76,0	14,8	17,5	35,6	7,6	11,8	0,7	90,0
Касцюковіцкі	77,7	26,4	16,6	76,8	19,2	51,2	0,4	37,1
Браўскі	89,9	33,1	18,0	91,2	37,0	23,4	2,1	26,7
Клімавіцкі	85,0	26,8	16,6	69,3	9,8	45,8	1,4	70,0
Клічавіцкі	79,3	17,7	19,7	60,7	—	18,3	0,5	66,6
Кругляцкі	73,2	15,0	31,4	98,6	20,2	39,6	3,7	30,0
Крычаўскі	90,5	33,6	24,5	—	—	48,8	—	57,0
Магілёўскі	86,0	34,8	15,6	100,0	31,2	9,3	1,3	66,7
Менскі	89,7	7,6	20,7	41,2	1,2	40,4	1,2	60,0
Прыпяцкі	90,7	12,3	30,5	56,1	24,6	45,4	2,5	40,0
Хойніцкі	80,1	39,7	24,1	70,6	23,2	33,1	3,5	84,4
Чавускі	82,4	39,7	18,8	48,8	57,7	23,5	0,5	40,0
Чэрвеньскі	82,3	48,7	22,4	91,7	23,7	14,3	0,3	47,5
Чырвонапольскі	95,5	34,4	20,6	100,0	58,4	25,0	2,9	40,6
Шклоўскі	59,7	23,8	19,1	100,0	11,9	3,8	1,4	80,0
Мінская	80,5	32,6	20,7	84,2	29,0	16,1	1,9	59,2
Барысаўскі	78,9	10,8	14,9	46,1	3,3	4,5	0,1	72,0
Бягомльскі	88,7	9,7	14,1	33,5	—	50,9	3,3	50,7
Грэцкі	87,6	11,9	20,7	70,4	23,3	9,8	—	100,0
Заслаўскі	77,0	13,5	12,2	93,7	25,2	4,0	2,4	30,0
Копыцкі	85,4	40,9	23,7	100,0	63,3	11,6	1,8	—
Крупскі	73,6	24,0	15,9	71,1	27,6	13,9	1,5	54,7
Лайскі	84,8	18,8	21,3	99,6	20,9	14,8	—	65,0
Лядоўскі	80,3	18,9	23,1	94,7	41,4	40,7	—	83,3
Мінскі	87,1	18,5	26,5	90,8	51,7	13,6	0,9	117,3
Пенчэпінскі	76,0	5,1	20,7	51,6	44,0	11,8	5,2	60,0
Пухавіцкі	88,3	30,1	23,3	94,2	41,5	20,7	1,8	35,0
Слуцкі	80,8	37,3	21,9	94,3	42,6	14,5	0,1	100,0
Смалавіцкі	73,1	21,9	16,1	96,3	3,2	14,2	6,9	17,9
Рудзінскі	82,0	37,3	20,4	100,0	12,2	34,7	5,8	73,2
Старалужанскі	87,0	31,7	31,5	97,8	15,3	13,8	1,3	30,0
Старобінскі	90,0	33,7	23,2	100,0	77,7	27,4	—	38,9
Уззенскі	84,9	40,7	26,8	99,7	26,5	10,8	0,4	—
Халопенскі	73,0	23,0	13,7	83,9	4,9	19,6	1,3	56,0
Чэрвеньскі	77,6	22,6	12,2	75,4	19,4	8,3	1,6	66,7
Чырвонаслабодскі	83,4	41,8	30,2	100,0	80,9	18,5	—	—
Дзяржынскі	69,4	30,3	25,6	78,0	36,2	1,8	3,4	103,6
Палеская	95,4	47,6	33,5	85,4	35,2	57,8	1,0	31,5
Брагіскі	100,0	44,3	33,2	100,0	63,7	60,5	0,9	38,9
Васілевіцкі	92,3	79,6	33,4	83,7	17,7	74,9	1,1	40,0
Глушкі	89,5	28,3	32,6	77,7	41,9	43,0	—	37,5
Лядоўскі	96,6	82,5	29,4	97,6	11,6	47,7	0,05	30,0
Ельскі	96,0	39,3	33,4	89,4	54,0	54,6	2,1	25,0
Жыткавіцкі	93,8	86,4	36,4	88,7	3,7	61,4	0,1	38,5
Камярыцкі	98,3	55,4	36,2	64,9	63,0	94,0	2,0	12,5
Батэцкі	95,8	27,9	24,8	81,8	24,6	50,0	0,9	30,0
Лельчынскі	98,1	52,0	40,8	100,0	88,4	83,4	0,4	41,6
Мазырскі	92,2	44,5	30,8	84,7	20,2	44,6	2,3	12,5
Нараўлянскі	100,0	60,7	37,1	59,5	26,2	48,8	0,9	71,5
Парыцкі	90,7	36,0	30,8	48,1	12,2	53,9	0,4	31,6
Петрыкаўскі	97,7	43,4	45,7	97,0	20,4	55,2	3,9	37,5
Тураўскі	94,2	16,2	45,7	100,0	68,4	60,0	—	25,2
Хойніцкі	93,5	60,7	33,5	94,8	23,9	44,8	1,1	6,3
Калінкавіцкі	100,0	60,3	32,4	100,0	39,7	55,8	0,9	40,0
Акіябскі	92,3	64,5	27,0	80,1	15,3	62,3	0,7	—
Усяго па БССР	81,5	32,2	23,1	83,9	23,2	34,2	1,7	51,7
Было на 15/VIII-1940 г.	74,4	26,5	16,5	78,9	13,3	32,6	0,01	—

СПРАВАДАЧНА-ЗНАНАМІЧНЫ АДЗЕЛ НАРКАМЗЕМА БССР.

Зводка Наркамсоўгасаў БССР

аб ходзе уборкі па саўгасах БССР на 20 жніўня 1940 г. (у проц. да плана)

Обласці і ўпраўленні	Уборна	У проц. да плана	У проц. да плана	Обласці і ўпраўленні	Уборна	У проц. да плана	У проц. да плана	У проц. да плана
Мінская	58,3	39,5	99,4	Вілейская	74,4	20,0	22,3	
Гомельская	77,9	49,7	71,8	Варанавіцкая	108,4	20,9	25,9	
Віцебская	45,4	29,7	51,2	Вярэб'янскі	103,2	5,2	5,2	
Магілёўская	47,3	26,8	47,2	Беластоцкая	93,9	12,6	27,3	
Палеская	79,7	33,0	68,4	Мінская	95,1	—	—	
Усяго па ўсходніх ўпраўленнях	60,5	36,8	60,9	Усяго па заходніх ўпраўленнях	96,2	17,1	24,2	
Усяго па НЕСГ БССР	—	—	—	—	74,0	27,1	42,9	


НАРКАМСОУГАСАУ.

МАСАВАЯ СЯЎБА АЗІМЫХ

ПОЛАШЕ. Калгасы раёна пачалі масавую сяўбу азімых. У сельскагаспадарчым «Чырвоным Заласце» засялі 15 гектараў жыта, у калгасах «Уарнік другой пільніцы» і «Імяні В'ячаслава» — па 12 гектараў.

Усяго па раёну засеяна 118 гектараў жыта. У пераважнай большасці калгасаў сяўба праводзіцца радковымі сямкамі. Усе калгасы сёння выключна сартавым псеўдэем.

Аднак ужо зараз бачныя факты парушэння аграгаспадарчых правіл. У калгасе «Чырвоная Беларусь» засеялі 2,5 гектара жыта непатрачэнным і непрапараным на ўсёможаць пасевом.



У часе адпачынку. Паранічнік І. М. Шаўчэнка, П. Е. Вібік і малодшы камандзір А. І. Майстрава (заходняя гранца СССР). (Фотаархіва БЕЛТА).

РЭСПУБЛІКАНСКІЯ СПАБОРНІЦТВЫ НА ПЯРШЫНСТВА ПА МНОГАБОР'ЧУ

Сёння на мінскім стадыёне «Харчавік» пачынаюцца рэспубліканскія спаборніцтвы па парывах добраахвотных спартыўных таварыстваў па многабор'чу ППА 2-й ступені.

Прымалюе ўдзел 70 значнастаў ППА 2-й ступені таварыстваў — «Спартак», «Харчавік», «Кім», «Тарпанік», «Чырвоная зорка», «Бурэвінік», «Лынама», «Будаўнік цэнтра» і «Навука». Сярод удзельнікаў — чэмпіён па многабор'чу тав. Ліпніцкі і чэмпіён па мятанню дыска тав. Лавенская («Будаўнік цэнтра»).

У праграме — лёгкая атлетыка, стрэльба з дробнакаліберных вінтовак, крос па веласіпеду на 20 кілометраў для мужчын і 10 кілометраў для жанчын, плаванне — 200 метраў для мужчын і 100 — для жанчын. Спаборніцтвы прадоўжацца тры дні.

Насустрач слаўнай гадавіне

БАРАНАВІЧЫ. Калектыў паравознага лапа станцыі Баранавічы дастойна сустракае 5-ю гадавіну стыханаўскага руху. За першыя 20 дзён жніўня машыністы-стыханаўцы дало правалі 66 паяздоў цяжкай вагі.

Машыніст т. Трафімаў правёў гэтымі днямі поезд з перавышэннем нормы на 520 тон.

20 жніўня ў лапа адбыўся скар машыністаў. Яны ўзялі на сябе абавязальства правесці да канца месяца 30 паяздоў цяжкай вагі.

ВЫСТАўКА. ПРЫСВЕЧАНАЯ СТАХАНАўСКАМУ РУХУ

БАРЫСАЎ (Нар. «Звязды»). Пры раённай бібліятэцы адкрылася літаратурная выстаўка, арганізаваная ў часе пятай гадавіны стыханаўскага руху. Спецыяльна раздзел прысвечаны пачынальнікам і героям стыханаўскага руху Леапольду Стыханаву, Дусі Вінаграднай, Бусыніну, Крылаву і інш. Тут жа выстаўлена літаратура, якая расказвае аб вольнай рабоце навагараў опыліцкай сельскай гаспадары камбайнера Вяршына і Марыі Земчанка.

НАРАДА РЭДАКТАРОЎ НІЗАВОГА ДРУКУ

Учора ў вялікай зале Дома партасвета адбылася нарада рэдактароў шматтыражжэ, насенных газет заводаў, фабрык, устаноў, саматужна-прамысловых арцель і магазінаў сістэмы дзяржаўнага горада Мінска.

Даклад аб задачах нiзавога друку ў барысе за рэалізацыю ўказаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня і 10 ліпеня 1940 г. зрабіў рэдактар газеты «Звязда» тав. Гарбуноў.

Выкананне плана торфзаводамі НАРКАМАТА МЯСЦАВОЙ ПАЛІУАІ ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР (за 20 жніўня у проц. да плана)

Заводы	Сутрачэйшае заванне	Камандзірае заванне
Асінторф	—	92,5
Чырвоны сцяг	60,1	90,8
Імяні Ордынікідзе	1	